



ЗВАНЫ  
АД ПЕНСІЯНЕРА

7

АСАБЛІВАСЦІ  
«АСЕННЯГА  
САЛОНА»

9



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

2

ЛІСТАПАДА 2019 г.

СУБОТА

№ 210 (29077)

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Павел КАЛАШНИКОВ,**  
старшыня праўлення  
Нацыянальнага банка:

«Мы з Цэнтральным банкам Расіі прыняты дамовіліся аб гарманізацыі грашова-кредытных палітык на асобных пытаннях. І ў Беларусі, і ў Расіі павінен быць адзін рэжым манетарнай палітыкі — гэта таргэтаванне інфляцыі. У Расіі гэты рэжым ужо ўкаранёны, у Беларусі трэба будзе яго рэалізаваць. Мы прадугледжваем, што калі заканадаўства будзе прыведзена ў парадак для адпаведнасці гэтай рэжыму, то ён можа пачаць функцыянаваць з 1 студзеня 2021 года».



Фота Анатоля Кіеўскага

Ёсць у гэтым добрая сімвалічнасць — менавіта ў дні Памяці са сталічнага абеліска Перамогі, які цяпер рэстаўруюць, здымаюць завесу і рыштаванні. Праўда, работы спецыялістам яшчэ хоць. Сяргей САЧОК — чаканшчык, зваршчык, будаўнік, цяпер займаецца рэстаўрацыяй бронзавых барэльефаў у ніжняй частцы абеліска. Майстар, які ўжо два-

цаць гадоў працуе ў прадпрыемстве «Белрэстаўрацыя», другі раз бярэ ўдзел у аднаўленні помніка. На гэтым фота ён ачышчае і чаканіць барэльеф, створаны вядомым скульптарам, народным мастаком Беларусі Сяргеем Селіханавым. А на чарзе — барэльеф работы славутага Заіра Азгура.



## КОРАТКА

● **Аляксандр Лукашэнка** зацвердзіў прагнозыныя параметры на 2020 год: рост ВУП на 2,8 %, экспарту на 3,6 %, інфляцыя не больш за 5 %.

● Беларусь і Узбекістан выканалі ўжо трэць мерапрыемстваў падпісанай у 2018 годзе дарожнай карты па развіцці супрацоўніцтва паміж краінамі, паведаміў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Румас на сустрэчы з Прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым.

● **Беларусбанк** знізіў стаўкі на крэдытах на жыллё.

● Мінск упрыгожаць 30 навагодніх ёлак, адна з самых незвычайных будзе каля Ратушы.

● У «Вялікім камені» плануецца пабудаваць завод па выпуску рухавікоў класа Еўра-6 для легкавых аўтамабіляў.



ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

## Актуальна

# СПЫНІЦЬ НЕБЯСПЕЧНЫ ВІР

Расследаванне наркатычных злачынстваў пачынаецца з інтэрнэт-разведкі

Нягледзячы на актыўную і шматбаковую барацьбу з незаконным распаўсюджваннем і спажываннем псіхатропаў, гэтая праблема не траціць сваёй вострыні. Пра гэта ішла размова на нядаўняй нарадзе ў Прэзідэнта. Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што прынятыя ў Беларусі ў 2014 годзе сістэмныя меры дазволілі пераламіць сітуацыю. Але казаць, што праціўнікі пераможаны канчаткова, пакуль рана. Таму зацікаўленым ведамствам трэба думаць, што рабіць далей, якія хады яшчэ здзейсніць, каб паставіць чарговыя засланы на шляху наркатрафіку і распаўсюджвання дурману ўнутры краіны.

А аб'ём наркатрафіку праз Беларусь расце. Сёлета агульная вага канфіскаваных наркатычных і псіхатропных рэчываў ужо перасягнула тону. І гэта толькі за 9 месяцаў! З іх 500 кілаграмаў знайшлі міліцыянеры, а астатнія 600 — пагранічнікі і мытнікі. Гэтыя лічбы агучыў начальнік галоўнага ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Генадзь КАЗАКЕВІЧ.



СТАР. 5

## Культасвета

# З ЛЮБОЎЮ, МІНСК

Як мастакі гавораць з горадам на мове стрыт-арту

У сярэдзіне лістапада ў Мінск прыедзе мастацкі дуэт з Іспаніі, каб завяршыць манументальны стрыт-арт-трыпцік на вуліцы Прытыцкага. Два з трох муралаў на адной з галоўных транспартных артэрыяў сталіцы ўжо радуюць вока прахожых і аўтамабілістаў. А ўсе разам шматметровыя карціны на тарцавых фасадах дамоў №№ 134, 136, 150 — часткі адзінай канцэпцыі міжнароднага праекта «Будучыня», які прадстаўляе Беларусь заўтрашняга дня.

СТАР. 12

